

Яўген Маліноўскі



БАРУСІА: ПСІХЭЛОГІЯ ПРЫСУТНАСЦІ

ББК 86

Мал 18

Маліноўскі Яўген

Парусія: псіхалогія прысутнасці. — Баранавічы : Грамадскае аб'яднанне
“Таварыства беларускай мовы імя Ф. Скарыны”, 2007. — 260 с., іл.

ББК 86

© Грамадскае афармленне
“Таварыства беларускай мовы
імя Францішка Скарыны” 2007
© Афармленне Уладзімір Гундар

ІЕРУСЛА ЯДКАЗНАСЦІ

Вера, яка не сраходзіць у культуре
нічега не ёсць.

Ян Павал II

II

II.2. Як млецяся?

Ці згодны наш чытач з тым, што звыклае пытанне “Як млецяся?” часта выклікае ў яго адекватную рэакцыю – “Маю-
ся, ды і толькі”? Гэтае тыповае для беларуса стаўленне да
жыцця робіцца падставаю для Парусіі: “У свеце зазнаеце скруху,
але сущесця: Я перамог свет” [Ян 16, 33]. Суд, што абы-
вноцца ў кожным з нас, ачышчальны і справядлівы, “Каб ума-
ціваць сэрцы нашыя беззаганнымі ў святыні прад Богам і Гай-
цом нашым у прышэсці Госпада нашага Ісуса Хрыста з усімі
святымі Ягонымі” [1 Фес 3, 13]. Калі трываючы ў ліхім і
жорсткім свеце, мы не ўпадаем у роспач, але прыцягаем спад-
вівацца на нешта добрае, дык робімся годнымі. Этая пера-
могі, якой у нас ужо ніхто не адбярэ. Ало, “Праз мене скрухі
належыць нам увайсці ў Царства Божае” [Лк 14, 22]. Добра ве-
даючы, што гэтае Царства пачынаецца “унутры нас” [Лк 17,
21], спадзянемся напоўніцца яго радасцю яшчэ да сваёй улас-
най смерці: “Ёсць сярод тых, што спаць будут, такія, што не
скаштуюць смерці, пакуль ня ўбачаць Сына Чалавечага ў
Царстве Сваім” [Мц 16, 28]. Ня буже такое магчыма? Ня ўжо
шчасце дасягальнае ўжо ту, пры гэтым жыцці? Так, Ісус
ніколі не адмаўляе ў абяцаннях Божых і нікому не кажа “не”,
але кожнаму “Ў Ім было як” [2 Кар 1, 17, 19]. Тым, хто мае
такую адвагу трэба мець адказысць, я б сказаў, прынамсі,
культуру адказнасці. Этая культура пачынаецца з самых
простых, нават дробных речак. Сёння, напрыклад, я трапіў
“у палон” да канцлероў, намерыўшы праехаць адзін пры-
пынак, ды выкліку астэгнія грошы – незапланаванае здарэн-
не прывяло да таго, сардэчнай? Культура ж мае на ўвазе папя-
рэджанне пачуцця, адчуванняў, эмоцый. Таму розум пра-
цягвае аналізація сітуацыю, каб да яе ўжо больш не звяр-
тацца: тут к табе патрэба, калі ты да сталых гадоў яшчэ не ўлад-
каваў этычны паводзінаў. Менавіта праз культуру мы ву-
чымся пагодзіцца сябе “прыстойна перад чужымі і ні ў чым
ня мець патрэбы” [1 Фес 4, 12]. Вось абяцанне Царства Божа-
га: “ні ў чым ня мець патрэбы”. Таму, калі я ўжо пешшу вяр-
таісці дадому з пустым гаманцом ды пустой сумкай, дык мей
скруху, якая перамяжалася з надзеяй, што Бог не пакіне маю-
сям’ю без грошай. Такі мой план “ня мець патрэбы”, відавоч-

на спраектаваны на нябёсах, таму не паспей я яшчэ збянтэжыць здарэннем маіх родных, як прагучаў тэлефонны званок, па якім мне была прапанавана тэрміновая праца, а значыць і гроши, кампенсуючыя незапланаваны выпадак. **Бог дапускае суд гэтага свету, каб пераўтварыць яго ў цуд свету Божага.** Культура адказнасці рыхтуе нас да ўспрымання гэтага цуду як нармальнай з'явы. Справа ў тым, што, живучы ў экстэрмальных абставінах, мы сабе дазваляем тыя ціншыя адхіленні ад нормаў быцця, а потым, трапіўшы ў історыю, чакаем чагосыці надзвычайна цудоўнага, каб вырацца з тэй.

Будуючы дом, мусіў адхіляцца ад выканання закону Божага адносна святкавання нядзелі. Пайшоўшы на кантраміс з дэмманамі ды згодаю з сантэхнікам, які мог прагадаць сваю працу толькі ў нядзелю, я наіўна мяркаваў, што Бог “не взыщет”, бо ведае наш экстрымал. І вось, у эшце, суд надышоў праз тры з пяцівай месяцы, менавіта ў недзелю па-хрышчэнску судовых маразоў. З раніцы, замест падыховага соўкі да нядзельнай службы, я ўжо мітусіўся вакол сімерынага вадаправоду са “знакам якасці”, ад якога сапсовалася і аспляльная сістэма, таксама зробленая ў нядзелю. Радацаца ці крыўдаваць з тae прычыны? Радуюся, што суд адбываецца ў май жыцці не за конт здароўя і жыцця бліжкіх, але за конт бязладдзя побыту, якое мусіць выпраўляцца толькі праз культуру адказнасці ў свядомасці быцця. Адтраг спартных кантралёраў да страшнага суду Божага культура адказнасці адбываецца праз мову слова, “Бо паводле слоў сваіх апраўдаешся, і паводле слоў сваіх асудзішся” (Мц 12, 37).

Але як несці адказнасць беларусу, калі ён ня мае “свайго слова”, мае ды не вълодае ім, валодае ды ня хоча праблем з выбарам мовы. Яму застаецца толькі “уповать на авторытэты”, каторыя замест “свайго слова” ўтрымліваюць ідэалогію чужынніцтва, іншым памерлых, а таму неадказных за яе здзяйсненне. Радуюся, што разам з магчымасцю падзяліцца сваім недарэчным досведам з чытачамі, маю таксама адважную адказнасць слова жывога, дзейнага, “яно пранікае да раздзялення душы і духа, суглобаў і мазгоў і судзіць помыслы і намеры ардэчніцтва” [Габ 4, 13]. Выбарам слова!

